

**Стаўкі дзяржаўнай пошліны па адміністрацыйных працэдурах, якія выконваюцца інспекцыяй Дзяржтэхнагляду згодна з Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24.09.2021 № 548 у адносінах да суб'ектаў гаспадарання.**

Найменне адміністрацыйнай працэдуры	Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры
5.8.1. Дзяржаўная рэгістрацыя машыны:	
- выдача рэгістрацыйнага знака	2 базавыя велічыні
- выдача пасведчання аб рэгістрацыі колавага трактара, прычэпа да яго, самаходнай машыны	1 базавая велічыня
5.8.2. Унясенне змянення ў дакументы, звязаныя з дзяржаўнай рэгістрацыяй машыны:	
- выдача пасведчання аб рэгістрацыі колавага трактара, прычэпа да яго, самаходнай машыны	1 базавая велічыня
5.8.3. Атрыманне пасведчання аб рэгістрацыі колавага трактара, прычэпа да яго і самаходнай машыны (тэхнічнага талона) і (або) рэгістрацыйнага знака ўзамен страчанага (выкрадзенага) або таго, які прыйшоў у непрыдатнасць	
- выдача рэгістрацыйнага знака ўзамен страчанага	3 базавыя велічыні
- выдача рэгістрацыйнага знака, які страціў сілу	2 базавыя велічыні
- выдача пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўзамен страчанага (скрадзенага)	2 базавыя велічыні
- выдача пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі ўзамен несапраўднага	1 базавая велічыня
5.8.4. Атрыманне акта агляду машыны для зняцця яе з уліку ў выпадку немагчымасці прадставіць машыну на агляд або для афармлення пашпарта самаходнай машыны і іншых відаў тэхнікі.	
- выдача акта агляду	1 базавая велічыня
5.8.5. Зняцце з уліку колавага трактара, прычэпа да яго і самаходнай машыны	
- зняцце з уліку	бясплатна

5.11.1. Дзяржаўны тэхнічны агляд трактароў, прычэпаў да іх, самаходных машын з атрыманнем дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху трактара, прычэпа да яго, самаходнай машыны

- правядзенне дзяржаўнага тэхнічнага агляду колавага трактара, самаходнай машыны	0,3 базавай велічыні
- правядзенне дзяржаўнага тэхнічнага агляду прычэпа да колавага трактара	0,2 базавай велічыні